

проза

проза

Франц Сіўко



...У маладосьці ж як бывае? Выпусьціш
вартасе
з рук з надзеяй, што вернеца яно,
а яно не вяртаецца, хоць плач, хоць крычы.
І застаешся ні з чым на ўсё жыцьцё... . . .

Бацечка Зэн

Аповед інсургента

— Стой, ці не казакі зноў...

Гэтым разам, аднак, едуць ня конна: да цокату
капытоў прымешваецца тарахценъне рэдаляў, дроб-
нае, дрыготкае, перарывістасе.

— Не, гэта ня пасы¹. — Айцец Міхал падсоўва-
еца да вакна, шырэй адшморгвае фіранку. — Але
пачакаем, пакуль праедуць.

Рэдалі з нябожчыкамі – каторыя за дзень – паволі
набліжаюцца да кляштару. Мерцьвякоў у амбулян-
се, мяркуючы па нагах, што вытыркаюцца з-пад
задняе пярэчыны, троє. Параўняўшыся з брамаю,
вазыніца, худы мужчына ў падзёртым жупанчыку,
аддае лейцы маладзейшаму напарніку, што дагэтуль

¹ Пасы – казакі.

з абыякавым выглядам цягнуўся ззаду, ідзе да брамы.

Пухнатая, бы мядзьведжая лапа, рука ў рудой ісподцы ўсоўваеца

ў дзверы, страхавітаю кляшнёй застывае ў паветры.

— Для айца Міхала паперчына!

Айцец Міхал робіць крок да дзьвярэй, бярэ падзіраўлены шылам

аркуш, вяртгаеца да вакна, водзіць па цыдулцы вачыма. Мужчына за

дзьвярима мармыча нешта няўцямнае, адыходзіць.

— Маршалак Мікуцкі дома, — кажа засяроджана, — так што можна

выбірацца. Глядзі, асьцярожна, казачко ўсюды. Другі раз пападзешся

— на выберашся ўжо.

Ён кладзе ў торбу праснак і драбок солі, штурхае мяне да выхаду.

Дзверына натужліва рыпіць паржавелымі завесамі, два крокі — і я

на волі. На дварэ ціха і пуста, адно спустошаныя казакамі ды халерай

камяніцы змрочна пабліскваюць насустроч няпэўным дрыготкім съят-

лом.

Да сядзібы Мікуцкіх вярсты дзьве, ад сілы дзьве з паловаю. Ня так

далёка, ды як абмінуць казацкую варту? Добра — удасца прасылізнуць

незаўважна. А калі не? Адзіная надзея тады — на рызыкё. Да сцьвяць

Бог, не завінецца ім спраўджваць асобу бадзяжкі.

Ногі пасыля двухтыднёвага сядзеняня на адным месцы, у паўцёмнай

кельлі кляштару, — неслухмяныя, бы налітвы воловам. Не дадаюць

шпаркасыці хадзе і презентаваныя айцом Міхалам атолкі.

Усчынаеца вецер. І адначасова з ім з паўструхлелага мастка, што

лучыць тутэйшую, жыдоўскую частку мястэчка з зарэчнай, звязджае

падвода. Стары жыд у дзіравым лапсердаку, штохвіліны тузяучы лей-

цы, выкіроўвае паперадзе мяне ў прысады, едзе да могілак. Раптам ён

выпускае лейцы з далоняй, валіцца на дол, сутаргава выгнуўшыся раз

і другі ўсім целам, нежывою грудай застывае збоч падводы.

І тae ж хвіліны трое казакаў пры шаблях вытыркаюцца з-за

старарадрэвінаў, прастуюць да яго. Пад'ехаць блізка, аднак, не асьмель-

ваюцца, перагікаючыся і памахваючы зброяй, колькі хвілінаў гляд-

зяць зводдалеку на рэдалі.

— І там яшчэ вунь! — торкае ў мой бок адзін з тройцы.

Я ляжу нерухома, прынікнуўшы тварам да брукаванкі, стараюся як

радзей дыхаць.

— Паехалі!

Цоканыне капытоў слабее і, нарэшце, зусім аціхае.

Я падымаюся, атрасаю з большага адзеньне, хуценка, як толькі магу,

перабягаю ў бярэзынік збоч брукаванкі.

І першы, пра што думаю, ачомаўшыся ад сполаху і разгубленасыці,

— як цяжка жывому ўдаваць за мерцьвяка.

На падворку Мікуцкіх гэтаксама пуста, як і ўсюды. З дзесятка не-

калі заўжды асьветленых вокнаў зараз съвецяца толькі два — на доле,

у куце ля ўваходу.

— Войтак? Адкуль? — Маршалак нерашуча топчацца пры парозе.

Нарэшце, упэўніўшыся, што перад ім сапраўды не чужы, гукае ў цемру:

— Ядзя, глядзі, хто прыйшоў!

Ядзя, маркотная, з запалымі вачніцамі і папяросінай у зубах, выходзіць на бацькаў голас, застывае воддаль.

— А, пан інсургент, — кажа прастуджаным голасам. — А што ў лахах? Цырк дый годзе.

— Сыціхні ты, — асаджвае яе маршалак, — самы час жартаваць! Надоўга да нас, Войтак?

— Да рання, унаначкі... Калі дазволіце.

Маршалак колькі хвілінаў глядзіць спадылба то на мяне, то на Ядзю.

— Небяспечна, браце, — кажа застыглым, як нежывым, голасам. — Пасы скрозь, дакажа хто — гамон будзе нам усім, вісельня...

Страхавітая папярэчына на шастках высылізвае з цемрадзі, пагражаючы пелькай, застывае ў падстольлі.

— Татусь, не пужай яго. — Ядзя бярэ мяне за руку, вядзе да стала.

— Гэта сушарня для скур. Аканом забыўся зъняць, во і вісіць. Зараз прынясу гарбаты.

Яна выходзіць і адразу ж вяртаецца з кавалкам праснака і кубкам гарбаты.

— Прабач, беднавата. Усё, што засталося, пражылі, а тут неўраджай яшчэ... І эпідэмія гэтая, у краму боязна ісьці. Пойдзеш і падхопіш няўрокам заразу.

Праснак каляны і шорсткі, ажно крышыцца між пальцаў. І яго так мала, што рука мая міжволі цягнецца да торбы са сваім.

— Не! — Маршалак перахоплівае пакунак, кладзе назад у торбу. — На дарогу хай застаецца. Вунь колькі ісьці табе яшчэ...

Ядзя адчыняе шуфлядку стала, дастае акраец сушанага жытняга хлеба, кладзе перада мною.

Я ем, а яны, бацька і дачка, стоячы пры вакне, ціха перагаворваюцца. Я ня чую словаў, але па паглядах, што то адзін, то другі раз-пораз кідаюць у мой бок, здагадваюся — гамоняць пра мяне.

Хлеб зъедзены, гарбата выпіта.

— Пасыцялю табе ў калідоры, — кажа Ядзя. — Там канапка — адзінае, што засталося з мэблі паслья казакаў.

— Мне ўсё роўна.

— Ну, добра... — На твары маршалка няпэўнасць і расчараўаныне.

— Я магу пайсьці?

— Не. — Ён спыняе мяне, ветліва ўсміхаецца, зноў усаджвае на канапу. — Ты не зразумеў...

Лагодная ўсмешка на ягоным твары, аднак, у тым, што так яно і ёсьць, мяне не пераконвае. Яе я добра памятаю з тых часоў, калі ён, абуджаны модным памкненнем далучыць мяне да больш годнага, чым нашае сялянскае, жыцця, браў з сабой у горад! А потым, зъянтэжаны якою-небудзь прылюднаю правінай неадукаванага вясковага дурня, хаваў за ёй няёмкасць і расчараўаныне.

Даўні гэты ўспамін канчаткова ўсё вырашае.

Я кладуся на канапу, удаючы рашучасць конча заснуць, нацягваю на

голаў рэдзенькую, з тонкім пахам парфумы, коўдру. А як толькі гасьне съятло ў Ядзіным пакоі і першы прысьвіст прытомленага трывогаю маршалка пачынае даносіцца з вітальні, падымаюся і ціха высылізгаю з дому.

Да вёскі яшчэ дзьве вярсты, а сэрца маё ўжо гэтак тахкае ад хвалявання, нібыта ступаю па панадворку.

Ісьці нязручна: вецер дзьме ў твар, вочы сълязяцца. Ільняныя нагавіцы понізу мокрыя, іх дотык да развязвярджаных лытак аддаецца па скуры кусылівым болем.

Ды ня гэта найбольш мяне трывожыць.

Як то сустрэнне бацечка? Адно хмыкнене, як заўсёды, ды, не падаўшы рукі, зьнікнене ў істопцы ці хляве? А можа, і бачыць не пажадае. У бацечкі нораў – самы ўпарты індый пазайздросыціць, нездарма нават навакольныя фальваркоўцы яго пабойваюцца. “Бацечка Зэн, як скажаце”. Зэн – скарочанае ад бацькавага імені, прыляпілася, так і валачэцца съледам.

Як ён злаваўся, калі я падахвоціўся везыці правіянт акружаным касінерам. А як, мабыць, заходзіўся абурэннем, убачыўшы па майм ад'езьдзе апусьцелыя бучы, нябеднае зъмесціва якіх мне даўмелася прыхапіць з сабою. Цікава, што ён адчуваў, калі мяне, няўдаліцу-перавозчыка, перахапіла пры ўезьдзе ў мястэчка мусовая жыдоўская дружына і перадала службістаму гміннаму старасту ды яго памагатым, а тыя, доўга не марудзячы, падвялі пад вязыніцу. Не-не, ня радаваўся – да гэтага, пэўна, не дайшло. Ды наўрад прамінуў, каб не панаракаць маці або Юльцы.

Юлька... Ці жывая яна? А калі жывая – ці не забылася?...

Вечер мяняецца, чхнуўшы ў і без таго закарэлты твар жменяю пылу і жухлага асотавага пухоўя, зноў б'е ў съпіну.

Хвоя збоч каліяйны, летась яшчэ, помніцца, бухматая, з бусылянкаю на вершаліне, а зараз нейкая скрыўленая, як нежывая, з панылым жалобным рыпеньнем вымыкаецца насустроч. Адзін з сукоў, самы доўгі і тоўсты, ці ня той якраз, на якім малымі ладзілі арэлі, зусім голы і нагадвае пярэчыну шыбеніцы, адystар такую, як на пляцы пры вязніцы.

Склеп, у які мяне тады кінулі, выбіўшы перад тым два зубы, месціўся акурат побач з ёю. Уранын і прачынаўся ад яе стогнаў пад цяжарами чарговае ахвяры. І як ні стараўся засядрзіцца ў тыя хвіліны на чым іншым, як ні затыкаў вушы, так і не налаўчыўся ўнікаць жудасных гукаў. Пэўна, і звар'яцеў бы, калі б не наляцелі неспадзявана касінеры ды ня выбавілі з палону...

Чалавек прыпыняе каня, узіраецца паўз хмыз у незнаймую постаць.

— Што тут робіш, хлопча? — пытаецца стомленым сіпатым голасам.

— Хто будзеш?

— Вось, вандрую сабе, — не рызыкуючы сказаць праўду, адказваю і раблю крок да падводы.

— Не падыходзь, халерных вязу на могілкі.

Дзядзька ляскав пугай, паганяючы такога ж стомленага, як сам, канька, зьнікае за кустоўем.

Першаю выбягае з хаты маці.

— І не чакалі ўжо! Войтак, як жа так... — Яна абдымае мяне, затым

хапае шасток з пукам конскага воласу, падымае над галавой. — З поўначы вецер, добра...

Бацечка выходзіць на нашы галасы, скоса зіркае на мяне.

— Явіўся, дзякаваць Богу. Што, няўежна ў чужых?

— Злыдух, як сына сустракаеш! — кажа роспачліва маці.

— А ты як хацела? — Бацька хмыкае, топчацца хвіліну побач. —

Крапівы набраць к абеду... Дзе рэшата?

— На плоце. Маладзейшай бяры, а не такой іржавай, як учора. І палыну яшчэ нарві — хату абкурыць... Чуеш, маладзейшай!

— Табе патрафіш! — Бацечка плящецца па рэшата, а мы з маці ідзем у хату.

У кухні пад абразом гарыць съвечка. Кволы агенчык то мізарнее, то, падбадзёраны кропляй тлушчу, што съякае да кнота, зноў успыхвае.

— Малілася, — быццам жадаючы апраўдаць гэткае марнатраўства, кажа маці і ідзе да печы.

Я tym часам уладкоўваюся на зэдлі ля вакна з надзейай убачыць, нарэштце, Юльку. Чаму яна ня выбегла? Вокны ж у вокны, няўжо што здарылася?

— Сынок, не глядзі. — Маці ставіць на стол патэльню з яешняю, засланяючы сабою вакно, прысаджваеца побач. — Халера ў іх.

— Якая халера? — спанталычаны нечаканаю навіною, перапытваю, адчуваючы, як слова камяком засядаюць у роце.

Жудасныя падводы з мерцьвякамі, што ўбачыў надоечы, усплываюць у памяці, муцяць съядомасць. Вось яны ўжо зусім блізка, так блізка, што я фізічна адчуваю іх, бачу іх колы, накрытыя дзяругамі целы. Праклітае трывальненне!

Але то не трывальненне. Дзядзька Язэп Кручинік, трymаючы на каленях лейцы і пагойдваючыся ў такт конской хадзе, пазірае пустымі вачмі на вокны нашае хаты, праезджае міма.

— Унучку павёз, — уздыхае маці. — Заўчора матку пахаваў, учора брата, сягоныня вось...

Дагаварыць яна не пасыпвае: у хату ўваходзіць бацечка з рэшатам крапівы і пукам палыну пад пахай. Моўчкі ставіць на прыпек рэшата, сунеца ў запечак.

У хаце ўсталёўваеца гнятлівая цішыня.

— Сыцяна ў Скасирскіх з таго боку, ад става, зусім гнілая, — першы парушае яе бацечка. — Ніжнія вянцы ледзьве ліпяць. Абваліяцца, дык і хаце будзе гамон. Падперці б чым...

— Я пагляджу, што можна зрабіць, — кажу я, але мае слова выклікаюць у бацькі адно насымешлівае кхеканье.

— Сама цяпер пра гэта думаць! — успыхвае маці. — Хвароба ўсюды, а вам — сыцяна. Адкуль вецер?

— З загуменяня, здаецца...

— Тады па ваду схаджу. — Маці падхоплівае вядро, ідзе на двор.

Мы з бацечкам колькі часу сядзім моўчкі. Я чую, як ён варушыцца ў запечку, але загаварыць не адважваюся.

— Ну, маршалка бачыў свайго? — пытаецца, нарэштце, ён.

— Бачыў.

— І што — не памог? Такія ж вы дружбакі, здаецца, былі: то ў горад, то яшчэ куды, усюды разам...

— У яго зараз свае клопаты.

— А, так заўжды. — Бацечка кашляе, выходзіць з запечка. — З імі так, з панамі... Як добра, то і падсобяць, а як блага, — сам давай сабе рады. Такая ў іх завядзёнка.

Тым часам вяртаецца маці.

Рабая курыца з вылінялымі ля хваста і крыльляў пёрамі хуценька перабягае панадворак, выцягнуўшы шыю, ращуча сунецца да гародчыка Скасырскіх, дзе зелянне між градак з фасоляю лапік прыбітае да зямлі непрыбранае каноплі.

— Авохці! — ахае маці! — Во, прынясе заразу... Ды што гэта? Хто яе выпусьціў?

Кульгавенъкая Маня Скасырскіх, Юльчына цётка, выходзіць з хаты, злаўчыўшыся, пакуль курыца клюе каноплі, ускідвае на злодзейку дзяругу. Затым падхоплівае здабычу, зіркаючи раз-пораз на нашыя вокны, нясе ў хату. Курыца трапечацца пад накрыўкай, але вырвацца ня можа — Маня моцна трymае няшчасную абедзьвюма рукамі.

Дзяячы сілуэт мільгае па-за фіранкаю, і зноў усё супакойваецца.

— Мабыць, дзірка дзе ў загародцы, — пасыля невялікае паўзы кажа бацечка. — А можа, зьевчару засталася на двары, во цяпер і выйшла...

— Я ня ўбачыла б, каб засталася! — злуеца маці. — Пяць курыц усяго, дай рады!

— Ну, што зробіш. — Бацечка ўстае, уздыхае раз і другі, ідзе на двор.

І пакуль ён крочыць да парогу, і потым, калі адчыніе, унурывшы голаў у плечы, дзіверы, мяне не пакідае адчуванье, што ўся гэтая паныласяць ды маркота па курыцы — ня больш, як съпектакль.

— Жалезъяз кавалак, а не чалавек, — кажа маці, спахапіўшыся, таропка дадае. — Цяжка, канечне, Скасырскім, а каму цяпер лёгка? І хто нам паможа, як, крый Бог, укашацца хваробіна?

Маці шаркае нагамі па падлозе, уходжваецца ля печы. Ля стала бацечка засяроджана студзіць лыжкаю крапіву.

— Пракінуць бы чым, — кажа і падносіць лыжку да роту. — Хоць трохі.

— Зъбегла твая прокідзь, — адзываецца маці. — Зъелі ўжо, пэўна, з пёрамі.

— Памрэ каторая, дык і пахаваць ня будзе каму, — памаўчайшы хвіліну, кажа бацечка. — Баб'ё адно ў хаце.

— Не квялі душу. — Маці запальвае ў вядры аброблены нечым смуродным палыновы пук, дакладае да яго пасьвенчанай вербы, нясе на двор — абкурваць хату.

Я падхопліваюся з ложку, пераадольваючи млявасць, выходжу съледам: а раптам удася пабачыць Юльку?

Маці ходзіць з пукам палыну ў руцэ вакол хаты, несупынна моля-

чыся, кадзіць дымам на съцены. Ля хаты Скасырскіх ціха, але ад съцежкі між хатай і клецыцю даносяцца галасы. Аднак Юльчынага сярод іх не чуваць.

Я заходжу за вугал, съпелячы кволую надзею ўбачыць, што там дзе-еца, спыняюся ля плоту.

Паўночная съцяна хаты суседзяў, сапраўды, як і казаў бацека, ледзь-ледзь трymаецца на тонкіх падпорах. Ніжняя вянцы згнілі, і ўсё падваконье, ад падмурку да пятай бэлькі, зеўрае чорнаю дзіркай. Вакенца ў кухню пакасабочылася і нагадвае шчэлку.

Першае маё памкненіне – бегчы падставіць што-небудзь. Але як на тое – нідзе ні дошчачкі, ні бэлькі, ні жардзіны.

На пожні збоч пуні бацека (і калі пасыпей выйсьці з хаты), узбройўшыся віламі, растрасае з пярэплату зрудзелую, ажно чорную ад дажджу Ѹканью. Гэта дзіўна: неба хмарнае, вось-вось нахопіцца дождж – якая там сушка. Ды яшчэ на ноц гледзячы.

І што я тое бачу і разумею, яго, відаць, бянтэжыць. Ён раскідае па краі пожні апошні пласт, падхоплівае пярэплаціну на плячо, моўчкі нясе да хлява. Я бяру другую, цягнучы нізам жэрдкі па зямлі, так што ззаду застаетца неглыбокая баразна, валаку съледам.

— Дзякую за помач, — кажа ён весела і шыбуе да хаты.

Усё гэта мне дзіўна. Бацека наш – гаспадар і праста так, дзеля аднаго задавальненія, ніводную справу, тым больш пустую, рабіць ня будзе.

Цямнее хутка, неяк раптоўна. Маці запальвае лямпу, садзіцца за цыраваныне. Бацекі няма: парадкуе на трасотніку дровы, адтуль даносяцца гукі сякеры.

У Скасырскіх, надзіва, — съветла, доўгія цені, гайдаючыся, раз-пораз мільгацияць у вакне.

— Кліч бацьку, есьці будзем. — Маці кідае недацыраваную шкарпэтку, ідзе да печы.

На дварэ ціха, як у яме, адно лісьце дрэваў ледзь чутна перашептваецца між сабою ў пасах съятла, што няроўнымі пукамі падае на панадворак з вакна суседзяў.

На трасотніку пуста – ні бацекі, ні ягонае сякеры.

Раптам тонкі, як піск мыши, гук пранізвае цішу, і незадаволены курыны хор агалошвае наваколье.

Бацека сядзіць на кукішках ля дзівярэй загародкі, выставіўшы руку, падманьвае курэй да сябе. Затым рэзка хапае адну, выцягвае з загародкі.

Вочы нашыя сустракаюцца, і хітраваты, зъянтэжаны бацекаў пагляд апякае мяне.

— Не кажы матцы, — чырванеочы, бы дзіця, кажа ён і вяртае курыцу ў загародку.

— Добра, — мармычу я і іду ў хату.

А як толькі ён уваходзіць у кухню неўзабаве пасыля мяне, ускокваю з-за стала, саступаю лепшаш – пры вакне – месца.

— Што гэта ты, Вайцех? — кажа ён сурова і падсоўвае да сябе місу з крапівой. — Нібы маршалка якога мяне ўшаноўваеш.

— Уставай, Войтак. — Маці падыходзіць да тапчана, лагодна, як у дзяцінстве, кратает мяне за пятую. — Сынег уначы выпаў.

Голос яе здаецца мне занадта сумным і нібыта адчужаным.

— Што здарылася?

— Нічога. — Яна паказвае на аб'інелае вакно. — Увесень — пагод восем. Працяры ісподкаю шыбіну, а то не відаць нічога.

Я бяру ісподку і, пакуль маці ладзіць съняданак, старанна, аж да аняменьня даланёў, тру забеленае імжой і марозам вакно і думаю пра тое, што маю сёньня зрабіць.

Найперш, канечне, трэба конча даведацца, ці ўсё добра з Юлькай. Гэта ня так складана, трэба толькі злавіць момант, калі вецер падзыме ад нашае хаты да іхняй. Другое — абледзець съянину, за ставам ляшчыніны даўгія і тоўстыя, нарэзаць з іх падпорак — на пяць хвілінаў працы.

Ля хаты суседзяў штосьці адбываецца, але што — з вакна ня бачна.

— Маня памерла, — апярэджвае маё пытаныне маці. — Выйшла і гакнула, як падкошаная. Я на дварэ якраз была, бачыла. А потым... — Яна прытульваецца ілбом да печы, усхліпвае.

— Што?

— Бацька... Покі я была ў хляве, зайшоў да іх на панадворак... Выйшла я, глядзь: Маню валачэ ў хату. Там і застаўся, з імі...

— Дык вернецца.

— Ня вернецца. Рыхтаваўся ён, каб застацца. Я ўчора яшчэ, калі сказаў, што пахаваць іх ня будзе каму, падумала. Курыцу выпусьці... Трэба было табе ў ту ю гаворку лезыці пра съянину...

— Даруй. Я не падумаў...

— Ай, не прымайся. І без цябе ён тое зрабіў бы.

— Я пайду. Можа, убачу яго. Пра Юльку папытаюся.

— Не марахонь жа доўга, — згаджаецца яна і з перасыярогай глядзіць мне ўсылед.

Двор белы ад сынегу. Ад нашага ганку да весьніцаў Скасырскіх цягненцца рад няроўных, прыпарушаных съядоў. Другі — туды і назад — вядзе да трасотніку.

Абедзьве пярэплаціны, прыкрываючы дзірку ў съянине суседзяў, стаіць пры вакне, падпіраючы бэлькі верхніх вянцоў. Я падыходжу бліжэй да хаты і бачу бацечку. Ён стаіць, сагнуўшыся, ля самаробных палазкоў, прывязвае вяроўкаю да перадка калматага і худога, як здань, Мікодама. Сабака круціцца на месцы, не разумеючы, што ад яго патрабујць, няўсямна брэша. На палазках нерухома ляжыць Маня і глядзіць на сынег незаплюшчанымі нежывымі вачымі.

Ганка, Юльчына матка, і восьмігадовы брат Зыгмусь выходзяць з хаты, у скрушлівым маўчаныні схіляюцца над нябожчыцай. Юлькі ня бачна, але як толькі палазкі кранаюцца з месца, і яна выходзіць на панадворак, праводзіць працэсію тужлівым, поўным адчаю паглядам. Затым рэзка паварочваецца да мяне съпінаю, прастуе назад у хату.

Я крычу, каб пачакала, кідаюся за ёй наўздангон, але нехта навальваецца ззаду, зъбівае мяне з ног, штурхае на сынег.

— Куды ты!.. — Матчыны руکі абвіаюцца вакол маёй шыі, прыціскаюць да зямлі. — Здурнеў!

З могілак яны вяртаюцца ўжо прыцемкам. З вакна ні бацечкі, ні цёткі Ганкі з Зыгмусем не відно, і каб не Мікодамаў брэх, мы, пэўна, так і правартавалі б з маці да ранняня.

Маці выходзіць на двор, і я чую, як яна, стоячы на ганку, гукае бацьку на панадворак. Затым бачу і яго. Ён выходзіць з хаты, але далей весыніцаў не ідзе, упэўніўшыся, што вецер не з ягонага боку, спыняеца ля весыніцаў. Яны перагаворваюцца колькі хвілінаў, і маці вяртаеца. На твары яе – заклапочанасьць і ращучасць. Яна рассыцілае на падлозе старую хустку, кладзе на яе некалькі бульбінаў, гарнець рудое, з дамешкаммякіны, муки, жменю панцаку, зноў ідзе на двор.

Убачыўши яе, бацечка, які дагэтуль таптаўся ля весыніцаў, зьнікае ў хаце суседзяў. А яна, трymаючи перад сабой хустку з жабрацкім правіянтам, хуценька перабягае двор, кладзе ўсё побач з тым месцам, дзе ён толькі што стаяў. Ледзь толькі яна адыходзіць, на двор выбягае Зыгмусь, хапае клунак, нясе дахаты.

— Каб жа Маняю і скончылася. — Маці запальвае сьвечку, цяжка ступаючы па няроўнай, у выбоіны, земляной падлозе, ідзе пад абраз малітвы. Я станаўлюся ўпобачкі, і мы, як двое сіротаў, што нечакана страцілі звыклую апору, адмольваем па чарзе ружанец. І толькі апоўначы, калі гасыне съятло ў Скасырскіх і змаўкае растузаны нязвыклаю конскаю роляй цяглавіка Мікодам, кулемся на тапчан і засынаем трывожным, цяжкім сном.

Яшчэ вельмі рана, а маці ўжо на нагах. Я чую, як яна, штохвіліны ўздыхаючы, то перабірае ў істопцы посуд, то, цягнучы ногі, ходзіць з кута ў кут. Нарэшце, бярэ гарнець з рэштаю бульбы і яечным шкарлутинем, ідзе на двор – карміць курэй.

На двары ветрана і мокра, цярусяць дождж. У Скасырскіх, як і ўчора, адчуваеца нейкі рух. Бацечка, накінуўши на плечы кавалак аўчыны, выходзіць з хаты, накіроўваеца да весыніцаў.

Маці штосьці кажа яму, і яны, не зважаючы на дождж, ціха перагаворваюцца. Бацечка махае рукой, трymаючыся плота, сунеца гразкай вулкай у другі канец вёскі.

Маці ўваходзіць у хату, не зважаючы на мой запытальны позірк, моўчкі становіцца на калені.

— Ганка і Зыгмусь, — кажа, памаліўшыся, і з пакораю на твары дадае: — Мікодаму не сцягнуць дваіх па гразюцы, бацька па падводу пайшоў. Санітары дзяжураць ля ямы, можа, згодзяцца прыехаць.

Праз пайгадзіны бацечка вяртаеца. А яшчэ праз колькі часу да хаты пад'яджаюць рэдалі. Мужчына ў прадзёгценай вopратцы і гэткай жа масцы з дзіркамі для вачэй і бацечка выносяць целы на двор, кладуць на рэдалі. Вусыцішны Юльчын енк вырываеца паўз расчыненая насыцеж дзьверы, патанае ў пасах бясконцага, як сама бяда, дажджу.

Рэшта дня праходзіць у трывожнай варце. Мы сядзім па чарзе ля вакна ў роспачлівым маўчаныні, быццам баючыся напалохаць адно аднаго ці

прыцягнуць неабачлівым словам нядобрае, чакаем хоць якой весткі ад суседзяў.

Бацечка два разы падыходзіць да вакна, паказвае рукою, што нічога благога за гэты час ня здарылася. Ужо надвячоркам, калі ён выходзіць з хаты за правіянтам, я высококаю на двор, прашу паклікаць Юльку.

— Не, — адказвае ён рашуча і зачыняе за сабою дзъверы.

Пад ноч надвор'е зноў мяняецца. А парад раніцай двор, як і суткі таму, робіцца белым ад сънегу.

— Як марозік, дык, можа, і абыдзецца. — Маці сядзе побач са мною ля вакна, і пагляд яе весялее. Хвароба чыстага байцца.

— Авохці, дзень на дварэ! — Маці ўскоквае з тапчана, хуценька ідзе да вакна. — Не заўважылі, як паснулі, і во калі прачнуліся. — Голас яе слабее, пачынае дрыжэць. — Глянь, съяды...

Ад весніцаў Скасирскіх, і праўда, цягнуцца дзьве каляіны ад палазкоў з сабачымі съядамі пасярэдзіне і радам чалавечых крыху наўзбоч. Сабачых съядоў — два рады, туды ды назад, чалавечых — адзін.

Ні палазкоў, ні сабакі на дварэ ня бачна. Ня бачна нікога і ў хаце, адно кволы дымок наўзбоч страхі съведчыць пра прысутнасць там чалавека.

Колькі хвілінаў мы маўчым, да рэзі ў вачах узіраемся ў вакно насупраць у надзеі што-небудзь убачыць. Але ўсё дарэмна. І мы, змучаныя невядомасцю, выходзім на двор.

На грукат дзъвярэй Мікодам адзываецца кароткім гучным брэхам, і зноў усё заціхае.

“Бацечка, ці Юлька?” — круціцца ў маёй галаве. Маці маўчыць, але я бачу, што і яна думае тое самае.

Юлька, ці бацечка?

Нарэшце маці не вытрымлівае, атульвае вусны далонямі, роспачліва штомоцы крычыць:

— Ба-ацечка! Зэ-энусь!

— Ю-улька! — падхопліваю я.

Здушаны, бы хто съціснуў яму ляпу, брэх Мікодама адзываецца нам, але чалавека па-ранейшаму не чутно.

— Я пайду да ямы, папытаюся ў санітараў, — кажа маці. — А ты чакай.

Яна вяртаецца ў хату па кажух, апрануўшы яго на хаду, шыбуе па съядах у бок могілак.

Я стаю на месцы, пакуль яна не зьнікае з вачэй, раблю крок наперад.

Думак ужо няма, адно жаданье — развязаць гэты жорсткі, як холад, што да касыцей прадзірае на скразніяку, вузел. Зрэшты, холаду я таксама ўжо не адчуваю. Рукі, шыя, твар амярцьвелі, у галаве туман. Усё наўкола зьмізарнела, зьменшылася да памеру дзъвюх пароў съядоў і фіранкі ў вакне, што няроўнаю анучаю зывісае ў вакне па той бок панадворку.

Фіранка ціха калышацца, выдаючы прысутнасць чалавека, зноў за-

стывае ў цъмяным, скаваным съюжаю міжваконьні. І я раблю апошні крок.

Мікодам кідаецца мне наступрач, але нягучны патрабавальны голас спыняе яго...

111

Здаецца, учора ўсё тое было, а во – сёмы дзясятак ужо мне. Час ляціць – азірнуцца не пасыпваеш. Як са старэеш, адно і застаецца – чакаць яе, кіпцюрыстую.

Мая надта ж съмерці баіцца. Як запытаюся: “Дзе, Юлечка, хавацца будзем?”, дык спахмурнее і дзень цэлы не адзываецца. А потым і адпусціцца спакваля: “Ля бацькоў, дзе яшчэ? Не да Мікуцкіх жа ў склеп прасіцца”.

Бацечку і Юльчыных усіх тады, у 31-м, у агульной яме закапалі. Людзі мёрлі, бы мухі, во і клалі разам, каб зараза не пладзілася. Па эпідэміі ўжо лекары прывяджалі, засыпалі вапнай яміну. А потым, як калатнечча касінерская скончылася, курган усёю вёскай насыпалі на тым месцы, крыж паставілі.

Як я тады ў хату ўвайшоў да Скасырскіх, і ня помню толкам. Адно, што засталося ў памяці, — як Юлька Мікодама за ашынік схапіла ды на двор апромецьцу выскачыла. Паўдня шукалі з маткаю па навакольлі, з цёмным ужо ля съвірна ў саломе знайшлі. Маці нечым Юльку ablіла, абкурыла, дык і абышлося, не зачапіла халера.

Добра, што тады так сталася. У маладосьці ж як бывае? Выпусьціш вартае з рук з надзеяй, што вернецца яно, а яно не вяртаецца, хоць плач, хоць крычы. І застаешся ні з чым на ўсё жыцьцё. А мы разам во з Юляй век зьевекавалі, дзяцей паднялі – чым ня радасць?

Скора ўжо, скора мне зьбірацца... Як то бацечка Зэн спаткае? Тады, перад адыходам ягоным, і не пагаманілі як сълед. Дык, можа, зараз на гамонімся. Калі ў гуморы, канечне, будзе, хе-хе...

Жыцьцё пражывеш, а для родных адным нечым застанешся ў памяці. Хто Хціўцам выясныцца ва ўспамінах, хто Хлусам, хто яшчэ кім... Найлепш — калі Братам, ці Сынам, ці, як мае во – Маці і Бацечка.

Гэтак для сыноў сваіх хацелася б застацца. Але ўжо як атрымаецца. Адзін, старэйши, з казакамі, другі, наадварот, да пайстаницаў у Начу падаўся. Цяпер, як разьблі іх казакі, дзесьці ў лесе хаваецца. Хоць бы жывы застаўся. Разам гадаваліся, разам мужэлі, а як не аднаго бацькі дзеци. А сэрца і за аднаго, і за другога баліць. Во і дай рады. Ды што: жыцьцё ёсьць жыцьцё, і яму не запярэчыш.